

Ігар Шаладонаў

ПОШУКІ ДУХОЎНА-САЦЫЯЛЬНАЙ ГАРМОНІІ У АПАВЯДАННЯХ МІХАСЯ ЗАРЭЦКАГА 20-х ГАДОЎ ХХ СТАГОДДЗЯ

Паколькі новая паслярэвалюцыйная рэчаіснасць толькі пачынала складвацца і праяўляць сябе і сваіх характэрных носьбітаў маральных канонаў і арыентаций, М. Зарэцкі вельмі ўважліва пачаў прыкмячаць этичныя, маральныя нормы і імператывы, якія маглі бы стаць асновай і падмуркам новай духоўнай матэрыялізацыі. З другога боку, пісьменнік чула рэагаваў і на магутны рост праяў негатывізму і жорсткасці ў грамадстве, які запаўняў бытавую і сацыяльную сферу жыцця. Пануючу атмасферу ў той час стварала мяшчанская, абывацельская мараль з яе характэрнымі адмоўнымі і дадатнымі рысамі. Менавіта карэктроўка і ў чымсьці ломка асноўных пастулатаў звычайнай архаічнай ментальнасці давала магчымасць узніць і ўзвысіць народную свядомасць. Аднак у сувязі з імклівай зменай і ломкай сацыяльной і саслоўнай іерархіі ўзнікала сітуацыя перакуленасці, калі шырокія працоўныя масы нечакана атрымалі зневісью сацыяльную і палітычную свабоду і, разам з тым, адначасна з яшчэ большай сілай апіналіся і становіліся заложнікамі ўнутраных негатыўных праяў архаічнай ментальнасці. Нечаканае вызваленне на справе пераўтваралася шмат у чым у татальную залежнасць ад ірацыянальнага характару свайго нутра – халопскай псіхалогіі. Адсюль і тлумачыцца павышаная цікавасць М. Зарэцкага да новага феномена, які выявіўся ў жыцці.

Спосабы і метады ідэнтыфікацыі і даследавання «нутранога», нават «утробнага» героя, апісанне матываў яго ўчынкаў было заўсёды спрабай найскладанейшай. Гэта ў першую чаргу абумоўлівалася тым, што аналіз «новага» героя старымі метадамі метадагагічнымі падыходамі класічнай літаратуры становіўся малаэфектыўным. Літаратура класічнага рэалізму XIX ст. асноўны свой інструментарый па даследаванию «дыялектыкі душы» чалавека будавала на псіхалагічным рацыяналізме. Гэта дазваляла логіку паводзін героя абумоўліваць не толькі волію і думкай аўтара твора, але і ўраўнаважваць яе аўтаномні-ирацыянальной волі і пазнавальнай арыентацыяй саміх герояў твора. Дзеянні і ўчынкі «новых» герояў у зменлівых і шмат у чым аналагічных абставінах цяжка было апісваць, матываваць праз духоўную прастору мастацкай вобразнасці. Паводзіны герояў часта

характарызavalіся такімі пазначальнym і якасцямі, як лёгкасць, наіунасць, бесклапотнасць, бяздумнасць. Галоўнымі рухаючымі сіламі такіх герояў была ірацыянальная матывація разбалансаванаасці пачуццяў і розуму з яе прайвамі пажадлівасці, свавольства духу, душэўнага марэння. Дзеянні іх найчасцей параджаліся і кіраваліся глыбока негатыўнымі матывамі і жаданнямі доўга стрымліваемых традыцыяй і законам памкненняў. І ў сваёй апантанасці, максімалізме яны прыўносілі ў прастору твора элемент разрыва, нечаканаасці, алагізму і пустаты, які немагчыма было ахапіць традыцыйнымі сродкамі рэалістычнага дыскурсу. Больш того, у апавяданнях М. Зарэцкага мы можам заўважыць, што абсурднасць, хаатычнасць і драматызм сітуацый нярэдка ёсць параджэнне не столькі дзеяннем толькі герояў, колькі з'яўляецца справай агульнага стану нецярпення, радыкальнаасці і валюнтарызму эпохі.

У такім кіпучым катлаване грамадскага і духоўнага жыцця ранейшыя мастацка-эстэтычныя сродкі адлюстрравання ўжо слаба спрацоўвалі. Ад пісьменніка патрабавалася новая манера способу ўзвышэння і спасціжэння паслярэвалюцыйнай рэальнасці. Таленту М. Зарэцкага удалося вельмі хутка знайсці і авалодаць той мастацка-стылістычнай манерай, якая дазволіла ўзняцца над рэальнасцю так, каб не адараўацца ад яе жыватворчай энергіі. Манеру гэтu можна ахарактарызаваць праз вобраз-сімвал «губкі», дзе «мастак-губка» павінен усмоўтваць жыццё і насычацца ім, не будучы зведзеным да яго. Такая манера найбольш адпавядала рамантычнаму способу засваення бурлівай плыні жыцця. Разам з тым малады празаік разумеў, што рамантычна-гістарычная сімволіка творчасці павінна не страчваць і «інстынкт ментальнага коду культуры», замацоўваюцца на вопыце рэальных біяграфій, рэальнага жыцця. Так, у кнізе А. Кандзіві «Перапіска Мікель-Анжэла Буанароці і жыццё майстра» прыводзіцца павучальны эпізод. Калі рымскі папа Юлій II выказаў незадавальненне ў сувязі з каларыстыкай і блёкласцю сіксцінскага плафона, то Мікеланджэла, апраўдваючыся, заўважыў: «У тых часы ў золата не нараджаліся. І асобы, якія тут намалюваны, былі людзьмі небагатымі». А вось як выказаваўся на гэты конт І. В. Гётэ: «Ідзал мастацтва «ў сэрцы культуры» і толькі прырода валодае ключом ад яго». У дадзеным кантэксце сутнасць прыроды найбольш адпавядадае сацыяльна-грамадскай адэкватнасці паняццю «народ». Менавіта жыццё ў сваёй рацыянальна-эстэтычнай прасторы «чалавек – народ» найбольш хвалявала М. Зарэцкага.

Дысанансная грамадская атмасфера, у якой апынуўся і пра якую пісаў творца, востра паставіла пытанне аб выпрацоўцы падыходаў і

прынцыпаў гарманізацыі чалавечых і грамадскіх адносін. Дылема «дысананс – гармонія» з’яўляецца, па сутнасці, асноўай генерыруючай мастацкай думкай, якая пранізвае амаль усе творы пісьменніка. Эстэтычна-духоўная пошуку і здабыткі празаіка ў раскрыці і абраўтаванні сацыяльнай і душэўной раўнавагі, спакою, мудрасці дазволілі аўтару заняць прынцыпавую пазіцыю ў ідэйна-мастацкай рэалізацыі і адстойванні сваіх прынцыповых поглядаў на сутнасць і прыроду мастацтва. Мастак-аналітык М. Зарэцкі не мог не заўважаць, што сацыяльная гармонія – гэта не простае, рацыяналізаванае, механічнае супадзенне інтэрэсаў усіх членоў і прадстаўнікоў краіны. Гэтага дасягнуць амаль немагчыма, бо нават простыя сведчанні мінулага давалі пераканаўчыя на гэты конт прыклады. Ідэальному ўладкаванню жыцця найперш перашкаджае, на думку мастака, эгаізм людзей, іх празмернае сябельства, своеекарыслівасць, а таксама шматаблічная рознасць іх інтэрэсаў. Найперш, на думку творцы, адносная гармонія дасягаецца і ствараецца ў грамадстве не столькі на аснове згоды і разумнага парытэту інтэрэсаў, колькі (даволі часта) дзякуючы сацыяльным дысанансам, узрушэнням, катаклізмам, якія знаходзілі паступова лінію салідарнай амплітуды паводзін.

Важнейшая задача мастака слова заключаецца ў tym, каб як мага больш наблізіцца да натуры, паказаць, як адны персанажы і герой знаходзяць і выйграюць у жыцці, а іншыя страчваюць і спусташаюцца. Стыль мастацкага мыслення М. Зарэцкага ў выяўленні калізій і канфліктаў жывой рэчаінасці не абмяжоўваўся простай канстататыяй ідэалагічнай сіметрыі часовых лозунгаў, якія заўсёды імкнущыя выступіць у форме непахіснай уладарнай ісціны, а, найперш, імкнўцца адлюстраваць і асвяціць складаныя дысгарманічныя моманты і элементы, якія, узаемапраплітаючыся, змагаюцца адна з другой у жывым самаруху людской плыні жыцця.

У апавяданні «Бель» (1924) апісанне пейзажнай замалёўкі прыроднай з’явы выпадзення першага снегу становіцца экспазіцыйай да шырокай панарамы раздуму над праблемамі жыцця – радасцю, горам, смерцю, марай. «Мо затым гэта смяротнае адзенне, гэты саван прыроды – бель абуджае душу чалавека, цягне яго некуды ў зачараваныя прасцяг, туды, далёка па гэтым бяскрайнім белым дыване, на спатканне чамусь невядомаму, светламу». Малюнак замірання прыроды ярка адзначае, нават падкрэслівае прагу чалавека да жыцця, памкнення да дзеяння. Пісьменнік «узышае» прыродным панарамным зрокам будзённую прыватную жыццёвую калізію душэўнага разладу простага рабочага Данілы Чаборскага: «Данілу... дні былі – жор-

сткая праца на заводзе, а ў вечары – або сходкі якія, або нудная сумятня, дробныя жыццёвыея клопаты».

Дысананс, антыгтэза прыроднай прыгажосці і вялікасці з жыццёй змрочнасцю, шэррасцю і мізэрнасцю задаецца аўтарам невыпадкова. Яму вельмі хочацца раскрыць і паглядзець на тое, як «чалавечы матэрыял», які сам-насам сутыкнуўся з грандыёзнасцю свету, пачне асвойваць яго. Пісьменніка інтрыгуе сітуацыя: якім будуць першыя крокі персанажа-героя наступнай задачы асваення свету «па белі чыстага снегу». Пісьменніку добра вядома, што цяжар жыцця, які ўзваліў з маладых гадоў на сябе зараз ужо саракагадовы рабочы з сучасным не меншым, а можа і нашмат большым быцціным грузам адказнасці, ставіць яго місію нараўне з місіяй атланта, а калі пахінешся крыху, то і «неба ўпадзе». «Ліха ведае... І праўда – дрэнъ жыццё. Узваліў ношку на плечы, цягнеш... І невядома, калі дацягнеш яе, калі адпачнеш. Дый, напэўна – ніколі. Хіба, як здохнеш».

Глыбокі і горкі разум над жыццём (амаль адзін з першых у жыцці) прыйшоў да Данілы, калі ён закахаўся ў работніцу-актыўістку Ганну Матузаву. Але не толькі захопленасць маладой жанчынай прымушае героя задумацца над жыццём, не менш садзейнічае гэтаму агульная атмасфера, лад жыцця, актыўізацыя жыццёвых інтарэсаў акружуючых яго людзей. «Ён любіў сходкі. Збярэзца чалавек паўсотні актыўістых, а часам завод увесь. Прамовы, спрэчкі... І адчуваеш сябе тады часткай чагось вялікага, значнага. Расцеш неяк, уздымаешся, адчуваеш сябе не проста работнікам, а нечым вялікшым і патрэбным». Малады пісьменнік не мог не заўважыць, што яго герой даволі лёгкавесна і спрошчана ўспрымае сутнасць быццінай «задачы ўздымання», якая ўсведамляеца хутчэй як спроба безадказнасці ў сацыяльна-маральнym плане і праглядаеца ў якасці феномена «бегства ад свабоды» ў быцціным прайяўленні. На такі разум наводзяць развагі Данілы пасля аднаго са сходаў: «А ў двары інакш. Там жонка, дзеці, там розная драбяза жыццёвая. Абцугі. Сціскаюць яны, і робішся маленькім, нязначным. Стуляешся ў будзённую шалупу».

І ў нашага героя ўзнікае зусім правамернае пытанне: «А дзе чалавек: там ці тут?» У самім пытанні прысутнічае амбівалентная зададзенасць героя, яго анталагічны прарэх пад спрадвечным быццінным «Быць ці не быць». Сутнасць прарэха ў тым, што Чаборскі ні там, ні тут не дасягае анталагічнай вышыні – быць чалавекам, несці паўнавесную адказнасць за свае ўчынкі і дзеянні. Яго адчуванне значнасці сябе ў калектыве ёсць псіхалагічная спроба схавацца ад

жыццёва-сямейных і духоўна-этычных складанасцей часу, якія пачуццёва ўспрымаюцца Данілам як дыскамфорт, што ўзник пасля знікнення адносін лучнасці і паразумення з жонкай, а таксама з-за немагчымасці «лёгкага» ўваходу ў паскораны рytм новага жыцця. Новае жыццё запатрабавала не толькі свабоды дзеяння, але, найперш, свабоды духу.

Закаханасць Данілы ў Ганну – гэта таксама свайго роду рэакцыя на «бегства ад сябе», свядомага жадання схавацца ад напружанасці часу.

«А яна ўмела гаварыць. Гаварыла з пачуццём, абуджэннем. Натхненне зсяла з вачэй, і ўся была нейкая дзіўная, новая. Змянялася. Даніла нават не знаю, што яго больш захапляе – слова яе ці сама». У гэтым няведанні яскрава праглядаецца сацыяльная заангажыраванасць героя. Яго «каханне» – гэта хутчэй спроба аблегчанага счаплення з грамадскім падзеямі. «Яна выйшла на кухню. Даніла раскрыў кніжку, прачытаў колькі радкоў і не зразумеў нічога. Куды там! Каб гэта з ёй разам, тады ўсё зразумела, тады ўсе думкі ў двары. А то – адна там, другая там, ліха ведае, што такое...» Страх, які апаноўвае героя, калі ён даведваецца, што ў Ганны з'явіўся новы прыяцель Змітровіч, на нашу думку, прадыктаваны не толькі эмоцыямі сардечна-пачуццёвага перажывання, але і шмат у чым і тым, што ён не зможа ўтрыманца ў плыні жыцця. Трывога і разуменне немагчымасці «смелы, бадзёра зірнуць на жыццё» правакуе ў героя гіперэмацияльную скіраванасць на ірацыянальна-пачуццёвую ўчынкі. Ён разводзіцца з жонкай, пасля бурнай размовы з Ганнай ідзе ў карчму, напіваецца і замярзае на снезе каля дома каханкі. Заканчваецца твор таксама прыроднай замалёўкай: «Даніла нагнуўся і – забурыўся. Устанаць не мог. Дый навошта ўставаць? Добра так, мякка, прытульна... Завіруха агуляе, укрывае Данілу пухаваю беллю».

Пісьменнік спачувае свайму герою, бо смерць Данілы прымірае яго са светам. І нават калі на шляху да спазнання і ўзаемадзеяння са светам яму не ўдалося пакінуць слядоў, ужо толькі сам парыў заскарзлага «чалавечага матэрыялу» павінен выклікаць пачуццё глыбокай пашаны да чалавека. Разглядаючы апавяданне, нельга не заўважыць, што ў ім, нягледзячы на невялікі памер твора «малога жанру», мы рэдка знайдзем глыбокую, псіхалагічную, ці нават роздумна-рэфлексіўную матывіроўку ўчынкаў герояў. Конфлікт і сюжэт твора фарміруеца як і ў драматычным творы толькі дзеяннем, сутыкненнем думак. Раз і назаўсёды зафіксаваная пачуццёвая якасць-характарыстыка ёсць свядомая, прынцыповая манера стылю пісьменніка.

М. Зарэцкі, выбраўшы ў якасці сваіх герояў людзей, якія кіруюцца ірацыянальна-эмацыянальнымі паводзінамі, сваёй «нутравай сутнасцю», працуе найперш толькі ў праблеме рэгістравага дыяпазону праяўленасці пачуцця. Часта аўтару прыходзіцца даводзіць герояў да памежнай эмацыянальнасці, каб больш дасканала разабрацца, высвяціць сутнасць чалавека. Пісьменнік усведамляў, што карыстацца раскрыццём падзейных калізій праз упыў асяроддзя, выхавання, маралі ў эпоху лёсавызначальных катаклізмаў чалавечай прыроды – рэч архіскладаная і амаль немагчымая. У час, калі чалавек выпаў са звыклай сістэмы амаль усіх усталіваних рацыянальных каардынат, пошук яго месца па лагічна-арыфметычнай лінейцы паводзін – спраўва малаперспектывная.

Недасканаласць сусветнага быцця і рэальнасць хаосу, на думку М. Зарэцкага, чалавек можа пераадолець толькі пачуццём любові, праз сузіральнае «збіранне» свету ў сабе, праз канцэнтрацыю духоўных намаганняў і высілкаў.

Зінаіда Драздова

МАСТАЦКІ ДЫЯЛОГ У РАМАНАХ МІХАСЯ ЗАРЭЦКАГА «СЦЕЖКІ-ДАРОЖКІ» І «ВЯЗЬМО»

У беларускім літаратуразнаўстве актуальнай з'яўляецца праблема даследавання гісторыі дыялога і месца ў ёй асобных пісьменнікаў, іх дыялагічнага майстэрства. Цікавыя ў плане прыёмаў дыялагічнай тэхнікі раманы Міхася Зарэцкага «Сцежкі-дарожкі» (1927) і «Вязьмо» (1932).

Даследчыкі творчасці М. Зарэцкага справядліва адзначалі арыентацыю маладога пісьменніка на традыцыі рускага класіка Ф. Дастаеўскага, на творчую вучобу ў яго. Гэта сувязь, думаецца, сваімі каранямі ўваходзіць у праваслаўе, якое аbumовіла і светапогляд, і мастацкае мысленне абодвух пісьменнікаў. Варты згадаць, што М. Зарэцкі – сын вясковага дзяка, вучыўся ў Аршанскім духоўным вучылішчы, а пасля ў Магілёўскай духоўнай семінарыі. І хоць гэтую вучобу ў час рэвалюцыі ён кінуў, аднак «сляды» ўсё ж засталіся на души пісьменніка. Не маглі яны быць знішчаны ў яго свядомасці, нягледзячы на вымушаны атэізм і далучэнне да камуністыкі. Як і Ф. Дастаеўскага, так і М. Зарэцкага цікавіць «матыў літасці, і тэма спачування чалавеку, які апусціўся на дно жыцця,